Інструкцыя па хуткім усталяванні

# Пачатак працы

Калі ласка, прачытайце Інструкцыю па бяспецы прылады, перш чым прыступаць да працы. Потым прачытайце Інструкцыю па хуткім усталяванні, каб правільна наладзіць і ўсталяваць прыладу. Інструкцыі па карыстанні для гэтых мадэляў даступныя па адрасе <u>http://solutions.brother.com/manuals</u>.

🛕 ПАПЯРЭДЖАННЕ	<u>Знак ПАПЯРЭДЖАННЕ</u> пазначае патэнцыйна небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не прадухіліць, здатная прывесці да смерці або сур'ёзных пашкоджанняў.
🛕 АСЦЯРОЖНА	Знак АСЦЯРОЖНА пазначае патэнцыйна небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не прадухіліць, здатная прывесці да нязначных пашкоджанняў ці пашкоджанняў ступені.
ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ	Знак ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ пазначае патэнцыйна небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не прадухіліць, здатная прывесці да нанясення шкоды маёмасці або страты функцыянальнасці вырабу.
ЗАЎВАГА	Знак <u>ЗАЎВАГА</u> абумоўлівае асяроддзе эксплуатацыі, умовы ўсталявання ці спецыяльныя ўмовы прымянення.

### ЗАЎВАГА

- На большасці ілюстрацый у Інструкцыі па хуткім усталяванні адлюстраваная мадэль DCP-T700W.
- Калі ў вашым камп'ютары няма дыскавода, на дыску з пастаўкі адсутнічаюць драйверы для аперацыйнай сістэмы вашага камп'ютара, або вы хочаце спампаваць інструкцыі ці праграмы, наведайце старонку, прысвечаную вашай мадэлі, па адрасе <u>http://support.brother.com</u>.



### Распакоўка прылады



### 🛕 ПАПЯРЭДЖАННЕ

Для ўпакоўкі прылады ўжытыя пластыкавыя пакеты. Каб пазбегнуць небяспекі ўдушэння, трымайце пластыкавыя пакеты ў месцы, недаступным для немаўлят і дзяцей. Пластыкавыя пакеты — не цацкі.

Здыміце ахоўную стужку і плёнку з прылады, а таксама з LCD-дысплея і накрыўкі ёмістасці для чарніла.



# Падлучыце шнур сілкавання

# 🚹 ПАПЯРЭДЖАННЕ

Прылада павінна быць абсталявана заземленай вілкай.

### ЗАЎВАГА

НЕ падлучайце пакуль кабель USB (калі ўжываеце яго).

Падлучыце шнур сілкавання.

# ЗАЎВАГА

- Папераджальны святлодыёдны індыкатар на кантрольнай панэлі працягне гарэць да запаўнення ёмістасцяў для чарніла.
- Каб падоўжыць тэрмін службы друкавальнай галоўкі, забяспечыць максімальную эканомію чарніла і захаваць якасць друку, не рэкамендуецца часта адлучаць прыладу ад разеткі і (або) пакідаць яе адлучанай на працяглы перыяд часу. Кожны раз, калі вы падлучаеце прыладу, яна аўтаматычна ачышчае друкавальную галоўку, што вядзе да марнавання чарнілаў.

Рэкамендуецца ўжываць кнопку 🕐 для выключэння сілкавання прылады. Пры

выкарыстанні кнопкі 🕐 на прыладу падаецца мінімальнае сілкаванне, у выніку чаго чыстка друкавальнай галоўкі

праводзіцца перыядычна, але радзей.



# Напаўненне ёмістасцяў чарнілам

# \Lambda АСЦЯРОЖНА

Калі чарніла патрапіць у вочы, трэба неадкладна прамыць іх вадой і пры неабходнасці звярнуцца да доктара.

### ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

НЕ скаланайце бутэлькі з чарнілам. Калі чарніла патрапіць на скуру ці на вопратку, неадкладна змыйце яго з мылам ці мыйным сродкам.

### ЗАЎВАГА

b

У першую чаргу неабходна ўжыць стартавыя бутэлькі з чарнілам, якія ўваходзілі ў камплект.

- Пераканайцеся, што сілкаванне ўключана.
  - Адкрыйце накрыўку ёмістасці для чарніла **①**.



С Падыміце каўпачок ёмістасці для чарніла колеру, які выбраны для запаўнення.



### ЗАЎВАГА

Не датыкайцеся да чарніла, калі будзеце браць каўпачок ёмістасці для чарніла.

- С Распакуйце бутэльку з чарнілам.
- Здыміце каўпачок з бутэлькі з чарнілам, здыміце плёнку з бутэлькі з чарнілам, потым закрыйце каўпачок.



### ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

f

Шчыльна закрыйце каўпачок бутэлькі з чарнілам. Інакш чарніла можа працячы.



9 Пераканайцеся, што колер каўпачка ёмістасці супадае з колерам чарніла, якое неабходна наліць.

Надзейна ўстаўце носік бутэлькі з чарнілам, каб пазбегнуць разлівання чарніла.

Напаўняйце ёмістасць для чарніла, далікатна сціскаючы бутэльку пасярэдзіне, як паказана на малюнку.



### ЗАЎВАГА

- Асцерагайцеся разлівання чарніла падчас напаўнення ёмістасці для чарніла.
- Цалкам выліце чарніла ў ёмістасць для чарніла.
- Накіруйце носік уверх, каб чарніла не разлілося, потым дастаньце носік з ёмістасці для чарніла.



- i
- Штурхніце ўніз каўпачок ёмістасці для чарніла, каб шчыльна закрыць яе.



- Ī Паўтарыце крокі з с па і для трох астатніх ёмістасцяў для чарніла.
- k Закрыйце накрыўку ёмістасці для чарніла.

### ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

НЕ нахіляйце прыладу пасля напаўнення ёмістасцяў для чарніла. Гэтыя дзеянні могуць прывесці да разлівання чарніла і ўнутранага пашкоджання прылады.



# ЗАЎВАГА

Прылада пачне падрыхтоўку чарнільных трубак да друку. Гэты працэс зойме прыблізна сем хвілін. Не выключайце прыладу. Падчас чакання рэкамендуецца выканаць наступны крок.



a

b

С

# Загрузіце звычайную паперу фармату А4

Цалкам выцягніце латок для паперы з прылады.



- Адкрыйце накрыўку выходнага латка.
- Асцярожна націсніце на абмежавальнікі шырыні паперы 🌒 і зрушце іх, потым націсніце на абмежавальнікі даўжыні паперы 2 і зрушце, каб дапасаваць да фармату паперы.

Пераканайцеся, што трохкутныя адзнакі 🚯 на абмежавальніках шырыні паперы 1 і абмежавальніках даўжыні паперы 📀 супадаюць з адзнакамі для фармату паперы, які вы ўжываеце.



Каб пазбегнуць заціскання паперы і памылак пры падачы, "распушыце" стос паперы.



### ЗАЎВАГА

d

Заўсёды пераконвайцеся, што папера не загарнулася і не ўтварыліся складкі.

Акуратна пакладзіце паперу ў латок для паперы бокам для друку ўніз і верхняй часткай ліста наперад. Пераканайцеся, што папера ў латку ляжыць роўна.

### ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Не заштурхоўвайце паперу занадта далёка, яна можа загнуцца ў дальняй частцы латка, што выкліча праблемы з падачай.



- Акуратна дапасуйце абмежавальнікі шырыні паперы да фармату паперы абедзвюма рукамі. Пераканайцеся, што абмежавальнікі шырыні паперы датыкаюцца да краёў паперы.
- 9 Закрыйце накрыўку выходнага латка для паперы.
- Павольна ўстаўце латок для паперы да канца ў прыладу.
- Прытрымліваючы латок для паперы на месцы, выцягніце апорную панэль для паперы да шчаўчка, а потым раскрыйце адкідную апору для паперы.



# Праверка якасці друку

Пасля заканчэння працэсу падрыхтоўкі на LCD-дысплеі з'явіцца наступнае паведамленне:



### Press Start

(Націсніце Пуск)

Націсніце Цвет Старт (Пачаць каляровы друк).

- Праверце якасць чатырох колеравых блокаў на лісце паперы. (чорны/жоўты/блакіт/пурпуровы)
- С Калі ўсе лініі выразныя і добра бачныя, націсніце ▲ (Yes (Так)), каб завяршыць праверку якасці друку і перайсці да наступнага кроку.

Калі некаторыя лініі адсутнічаюць, націсніце ▼ (№ (Не)) і выканайце інструкцыі на LCDдысплеі.



# Настройка даты і часу

Настройка даты і часу дазваляюць прыладзе праводзіць рэгулярную чыстку друкавальнай галоўкі і забяспечваць аптымальную якасць друку.



Калі на LCD-дысплеі з'явіцца гэты надпіс, націсніце **ОК**.



Націсніце ▲ ці ▼ для ўводу дзвюх апошніх лічбаў года, потым націсніце ОК.

С Паўтарыце дзеянні для месяца, дня, потым гадзін і хвілін у 24-гадзінным фармаце.

### ЗАЎВАГА

Пры неабходнасці можна змяніць дату і час. Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю, глядзіце ➤> Basic User's Guide (Інструкцыю карыстальніка па базавых функцыях): Setting the date and time (Настройка даты і часу)



### Паведамленне аб усталяванні бесправадной сеткі (DCP-T500W/T700W) (пры неабходнасці)

Setup Wi-Fi? (Усталяваць Wi-Fi?) з'яўляецца на LCD-дысплеі.

Для ўсталявання бесправадной сеткі з дапамогай мабільнай прылады, звярніцеся да **а**.

Для карыстальнікаў Windows<sup>®</sup> і Macintosh: звярніцеся да  ${\bf b}$ .

- Націсніце ▲, каб выбраць Yes (Так). Звярніцеся да кроку 10 на стар. 13, каб працягнуць усталяванне бесправадной сеткі.
- Націсніце ▼, каб выбраць № (Не). Інструкцыі па наладцы бесправадной сеткі для карыстальнікаў Windows<sup>®</sup> і Macintosh будуць разгледжаныя пазней, пачынаючы са стар. 13.



### Выберыце мову (калі патрэбна)

- Ә Націсніце Меню.
- Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 0.Initial
   Setup (Зыходныя параметры).
   Націсніце ОК.
- С Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 0.Local Language (Мясцовая мова). Націсніце ОК.
- Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць мову.
   Націсніце ОК.
- **е** Націсніце **Стоп/Выход** (Стоп/Выхад).



# Выбар тыпу падлучэння

Дадзеныя інструкцыі па ўсталяванні прызначаныя для Windows<sup>®</sup> XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 7, Windows<sup>®</sup> 8, Windows<sup>®</sup> 8.1 і Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

### ЗАЎВАГА

Калі ў вашым камп'ютары няма дыскавода, на дыску з пастаўкі адсутнічаюць драйверы для аперацыйнай сістэмы вашага камп'ютара, або вы хочаце спампаваць інструкцыі ці праграмы, наведайце старонку, прысвечаную вашай мадэлі, па адрасе <u>http://support.brother.com</u>. Некаторыя віды праграмнага забеспячэння, запісаныя на кампакт-дыск, могуць не быць даступнымі для спампоўвання.





# Для кабелю USB-інтэрфейсу

Windows<sup>®</sup> глядзіце стар. 8 Macintosh глядзіце стар. 11

# Для бесправадной сеткі (DCP-T500W/T700W)

. Windows<sup>®</sup> i Macintosh глядзіце стар. 13



# Для карыстальнікаў USB-інтэрфейса Windows<sup>®</sup>

(Windows<sup>®</sup> XP Home/XP Professional/Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows<sup>®</sup> 8/Windows<sup>®</sup> 8.1)



Пераканайцеся, што камп'ютар УКЛЮЧАНЫ, а вы ўвайшлі ў сістэму з правамі адміністратара.

Усталяванне MFL-Pro Suite

Устаўце кампакт-дыск у дыскавод. Калі з'явіцца дыялогавае акно выбару мадэлі, выберыце сваю прыладу. Калі з'явіцца дыялогавае акно выбару мовы, выберыце патрэбную мову.

### ЗАЎВАГА

Калі дыялогавае акно Brother не з'яўляецца аўтаматычна, перайдзіце да **Computer** (Камп'ютар) (**My Computer** (Мой камп'ютар)).

(Для Windows<sup>®</sup> 8: націсніце значок 🧱 (**File Explorer** (Праваднік)) на панэлі задач, а потым

перайдзіце да Computer (Камп'ютар)).

Двойчы націсніце значок дыскавода, потым двойчы націсніце **start.exe**.

Націсніце Install MFL-Pro Suite (Усталяваць MFL-Pro Suite) і Yes (Так), калі вы згодныя з умовамі ліцэнзійных пагадненняў.

С (DCP-T500W/T700W) Выберыце Local Connection (USB) (Лакальнае падлучэнне (USB)), потым

> націсніце **Next** (Далей). (DCP-T300) Выберыце **Standard**, потым націсніце **Next** (Далей).

Выконвайце інструкцыі на экране, пакуль не з'явіцца экран **Plug in the USB cable** (Падлучыць кабель USB).



12 Падлучэнне кабелю USB





2







### ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Пераканайцеся, што кабель не перашкаджае накрыўцы закрывацца, інакш магчыма ўзнікненне памылкі.

d



d



# \Lambda АСЦЯРОЖНА

Будзьце асцярожныя, каб не прышчаміць пальцы падчас закрыцця накрыўкі.

- Усталяванне працягнецца аўтаматычна.
   Экраны ўсталявання будуць з'яўляцца адзін за адным.
- Калі з'явіцца экран Environmental Advice for Imaging Equipment (Выбар асяроддзя для прылад па апрацоўцы выяў), націсніце Next (Далей).
- У Калі з'явіцца экран On-Line Registration (Рэгістрацыя праз Інтэрнэт), выконвайце інструкцыі на экране. Націсніце Next (Далей).
- Калі вы не хочаце ўсталёўваць сваю прыладу ў якасці прынтара па змаўчанні, здыміце сцяжок Set as Default Printer (Выкарыстоўваць па змаўчанні) і націсніце Next (Далей).
- Калі з'явіцца акно Setup is Complete (Усталяванне завершанае), пацвердзіце налады, а потым націсніце Next (Далей).

# Завяршэнне і перазагрузка

Націсніце Finish (Гатова), каб перазагрузіць камп'ютар. Пасля перазагрузкі камп'ютара неабходна

## ЗАЎВАГА

Калі падчас усталявання праграмы з'явіцца паведамленне пра памылку, двойчы націсніце

ўвайсці з правамі адміністратара.

(Brother Utilities) на працоўным стале, потым націсніце выпадаючы спіс і выберыце назву сваёй мадэлі (калі яна не была выбраная раней). Націсніце Tools (Налады) на левай навігацыйнай панэлі, потым націсніце Installation Diagnostics (Інсталяцыйная дыягностыка).

- З'явяцца наступныя экраны.
  - Пасля з'яўлення экрана Software Update Setting (Налады абнаўлення праграмы) выберыце налады абнаўлення праграмы, якія вам падыходзяць, і націсніце OK (OK).
  - Калі з'явіцца экран "Праграмы па даследаваннях і падтрымцы прадуктаў Brother", выберыце свае налады карыстальніка і выконвайце інструкцыі на экране.

# ЗАЎВАГА

- Для абнаўлення праграмнага забеспячэння і "Праграмы па даследаваннях і падтрымцы прадуктаў Brother" неабходны доступ да Інтэрнэту.
- Пры ўсталяванні MFL-Pro Suite таксама аўтаматычна ўсталюецца Даведка Brother. Даведка Brother дазваляе атрымаць доступ да Цэнтра рашэнняў Brother, калі двойчы

націснуць <u> на</u> панэлі задач.

### АТОВА Усталяванне завершана.

Каб усталяваць дадатковае праграмнае забеспячэнне:

### Перайсці да

### Старонка 21

### ЗАЎВАГА

Для карыстальнікаў Windows<sup>®</sup> 8: Калі інструкцыі Brother маюць фармат PDF, адчыняйце іх з дапамогай праграмы Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>. Калі праграма Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> усталяваная на вашым камп'ютары, але вы не можаце адчыніць файлы ў Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>, змяніце асацыяцыю файла для фармату PDF (глядзіце *Адкрыццё файла фармату PDF у Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> (Windows<sup>®</sup> 8)* на стар. 23).

# Macintosh

# Для карыстальнікаў USB-інтэрфейсу Macintosh (Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

b



# Перад усталяваннем

Пераканайцеся, што прылада падключана да крыніцы сілкавання, а камп'ютар Macintosh УКЛЮЧАНЫ. Неабходна ўвайсці з правамі адміністратара.

## ЗАЎВАГА

Карыстальнікі Mac OS X v10.7.0 да 10.7.4 павінны абнавіць сваю аперацыйную сістэму да Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x.



# ЗАЎВАГА

- НЕ падлучайце прыладу да порта USB на клавіятуры ці да няўключанага канцэнтратара USB.
- Падлучайце прыладу непасрэдна да камп'ютара Macintosh.

a







### ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

Пераканайцеся, што кабель не перашкаджае накрыўцы закрывацца, інакш магчыма ўзнікненне памылкі.

d



АСЦЯРОЖНА

Будзьце асцярожныя, каб не прышчаміць пальцы падчас закрыцця накрыўкі.



- **2** Устаўце кампакт-дыск у дыскавод.
- Двойчы націсніце значок Driver Download (Спампоўванне драйвера). Неабходны доступ да Інтэрнэту. Выконвайце інструкцыі на экране, каб працягнуць усталяванне.



Калі дыскавод адсутнічае, спампуйце праграмнае забеспячэнне па адрасе <u>http://solutions.brother.com/mac</u>.



# Для карыстальнікаў інтэрфейсу бесправадной сеткі (DCP-T500W/T700W)



Перад пачаткам працы

# ЗАЎВАГА

Калі вы раней канфігуравалі налады бесправадной сеткі для прылады, неабходна скінуць налады сеткі, перш чым канфігураваць іх зноў.

На прыладзе неабходна націснуць Меню.

Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 3. Network (Сетка). Націсніце ОК.

- Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 0.Network Reset (Скід сеткі). Націсніце ОК.
- Націсніце 🛦 двойчы, каб прыняць змены.

### ЗАЎВАГА

Каб пераключыць прыладу ў рэжым ad-hoc (падлучэнне да прыдатнага да працы ў бесправадной сетцы камп'ютара без кропкі доступу/маршрутызатара), глядзіце рэкамендацыі ў Software and Network User's Guide (Інструкцыя па карыстанні праграмным забеспячэннем і па працы ў сетцы).

Каб спампаваць Software and Network User's Guide (Інструкцыя па карыстанні праграмным забеспячэннем і па працы ў сетцы), наведайце старонку <u>http://solutions.brother.com/manuals</u> і перайдзіце да старонкі інструкцый для сваёй мадэлі.



# Выбар спосабу ўсталявання бесправадной сеткі

У прыведзеных далей інструкцыях апісаны тры спосабы наладжвання прылады Brother для бесправадной сеткі. Калі вы пачалі ўсталяванне бесправадной сеткі з кроку **7** на стар. 6, звярніцеся да спосабу **b** ці **c**. Усе іншыя карыстальнікі могуць выбраць падыходзячы для свайго асяроддзя спосаб.

Спосаб **а** — рэкамендаваны спосаб падлучэння (Windows<sup>®</sup> ці Macintosh).

### Эсталяванне з выкарыстаннем кампакт-дыска (Windows<sup>®</sup> i Macintosh)

- Для дадзенага спосабу рэкамендуецца выкарыстоўваць камп'ютар, падключаны да вашай сеткі праз бесправадное падлучэнне.
- У некаторых выпадках можа спатрэбіцца кабель USB.

### Перайсці да

стар. 15



# Ручное ўсталяванне з панэлі кіравання з дапамогай Майстра ўсталявання (Windows<sup>®</sup>, Macintosh і мабільныя прылады)

Калі вашыя кропка бесправаднога доступу/маршрутызатар не падтрымліваюць WPS (абароненае ўсталяванне Wi-Fi™) ці AOSS™, **запішыце налады для бесправадной сеткі** кропкі бесправаднога доступу/маршрутызатара ў вобласці ніжэй.

Калі вам патрэбна дапамога падчас ўсталявання, і вы хочаце звязацца са Службай падтрымкі кліентаў Brother, пераканайцеся, што маеце напагатове SSID (сеткавае імя) і сеткавы ключ. Мы не можам дапамагчы вам адшукаць гэтую інфармацыю.

Элемент	Запіс бягучых налад для бесправадной сеткі	
SSID (сеткавае імя)		
Сеткавы ключ*		

\* Сеткавы ключ таксама можа называцца паролем, ключом бяспекі ці ключом шыфравання.

### ЗАЎВАГА

Калі гэтая інфармацыя вам невядома (SSID і сеткавы ключ), вы не здолееце працягнуць усталяванне бесправадной сеткі.

### Як я магу адшукаць гэтую інфармацыю?

- 1) Звярніцеся да дакументацыі, прыкладзенай да кропкі бесправаднога доступу/маршрутызатара.
- 2) Пачатковы SSID можа быць назвай вытворцы ці назвай мадэлі.
- 3) Калі вам невядомая інфармацыя па бяспецы, звяжыцеся з вытворцам маршрутызаратара, сваім сістэмным адміністратарам ці правайдэрам Інтэрнэта.

стар. 16

### Перайсці да

# С Усталяванне адным дотыкам з дапамогай WPS ці AOSS™ (Windows®, Macintosh i мабільныя прылады). Выкарыстайце гэты спосаб, калі кропка бесправаднога доступу/маршрутызатар падтрымліваюць бесправадное аўтаматычнае ўсталяванне (адным дотыкам) (WPS ці AOSS™). Перайсці да Стар. 17

# Для карыстальнікаў бесправадной сеткі



Усталяванне 3 дапамогай кампакт-дыска (Windows<sup>®</sup> i <sup>Macintosh)</sup>

### Для карыстальнікаў Macintosh:

Спампуйце найноўшае праграмнае забеспячэнне па адрасе <u>http://solutions.brother.com/mac</u>. Двойчы націсніце Start Here OSX (Запуск OSX). Выберыце ўсталяванне для бесправадной сеткі і выконвайце інструкцыі па ўсталявані бесправадной прылады, адлюстраваныя на экране камп'ютара.

Для карыстальнікаў Windows<sup>®</sup>:

Устаўце кампакт-дыск у дыскавод. Калі з'явіцца дыялогавае акно выбару мадэлі, выберыце сваю прыладу. Калі з'явіцца дыялогавае акно выбару мовы, выберыце патрэбную мову.

### ЗАЎВАГА

Калі дыялогавае акно Brother не з'яўляецца аўтаматычна, перайдзіце да **Computer** (Камп'ютар) (**My Computer** (Мой камп'ютар)).

(Для Windows<sup>®</sup> 8: націсніце значок 🧮 (File

Explorer (Праваднік)) на панэлі задач, а потым перайдзіце да Computer (Камп'ютар)).

Двойчы націсніце значок дыскавода, потым двойчы націсніце start.exe.

Націсніце Install MFL-Pro Suite (Усталяваць MFL-Pro Suite) і Yes (Так), калі вы згодныя з умовамі ліцэнзійных пагадненняў.

- С Выберыце Wireless Network Connection (Падлучэнне па бесправадной сетцы), а потым націсніце Next (Далей).
- Калі з'явіцца экран Firewall/AntiVirus detected (Знойдзены брандмауэр/ антывірусная праграма), выберыце Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended) (Змяніць налады порту брандмауэра, каб дазволіць падлучэнне па сетцы і працягнуць усталяванне. (Рэкамендуецца)), а потым націсніце Next (Далей).

Калі вы не карыстаецеся Windows<sup>®</sup> Firewall, глядзіце інструкцыі да свайго праграмнага забеспячэння брандмауара, каб даведацца пра тое, як дадаць наступныя парты сеткі.

- Для сканавання сеткі дадайце порт UDP 54925.
- Калі праблемы з падлучэннем да сеткі не зніклі, дадайце парты UDP 137 і 161.

- Выконвайце інструкцыі на экране, каб усталяваць прыладу Brother.
- Цяпер ваша прылада паспрабуе падлучыцца да бесправадной сеткі. Гэта можа заняць некалькі хвілін.



Усталяванне бесправадной сеткі завершана.

Усталяванне MFL-Pro Suite

Для карыстальнікаў Windows<sup>®</sup>:

Перайсці да

Крок 14-е на стар. 18





### Ручное ўсталяванне з панэлі кіравання з дапамогай Майстра ўсталявання (Windows<sup>®</sup>, Macintosh і мабільныя прылады)

Калі ўсталяванне для бесправадной сеткі пачата з кроку 7 на стар. 6, націсніце 4 ці V, каб выбраць 1.Setup Wizard (Майстар усталявання) і націсніце ОК. Потым звярніцеся да с. Усе астатнія карыстальнікі мусяць звярнуцца да b.

 На прыладзе неабходна націснуць Меню. Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 3.Network (Сетка). Націсніце ОК. Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 3.Setup Wizard (Майстар усталявання). Націсніце ОК.

С Калі з'явіцца WLAN Enable? (Падключыць бесправадную сетку?), націсніце ▲ (Yes (Так)), каб прыняць. Такім чынам запусціцца Майстар усталявання бесправадных прылад. Для адмены дзеянняў націсніце Стоп/Выход (Стоп/Выхад).

Прылада будзе шукаць даступныя SSID. Адлюстраванне спісу даступных SSID зойме некалькі секунд. Калі адлюструецца спіс SSID, націсніце

▲ ці ▼, каб выбраць SSID, які вы запісалі ў кроку **11-b** на стар. 14. Націсніце **OK**.

Калі патрабуецца ўвесці сеткавы ключ, перайдзіце да е. Інакш перайдзіце да **f**.

# ЗАЎВАГА

- Калі спіс пусты, пераканайцеся, што кропка бесправаднога доступу/маршрутызатар падлучаны да крыніцы сілкавання і перадаюць SSID. Паднясіце прыладу бліжэй да кропкі бесправаднога доступу/маршрутызатара і паспрабуйце пачаць **b** спачатку.
- Калі ваша кропка доступу наладжана так, каб не перадаваць SSID, вам давядзецца ўручную дадаць імя SSID. Падрабязныя звесткі прыведзены ў Software and Network User's Guide (Інструкцыя па карыстанні праграмным забеспячэннем і па працы ў сетцы).
- Увядзіце сеткавы ключ, які вы запісалі ў кроку 11-ь на стар. 14, выкарыстоўвайце клавішы ▲, ▼ для выбару літар і лічбаў.

### Ужывайце клавішы

Увеличение/Уменьшение (Павялічыць/Паменшыць) ці Количество копий (Колькасць асобнікаў) для перамяшчэння курсора ўлева ці ўправа.



Напрыклад, каб увесці літару а, націсніце на клавішу ▲ аднакратна. Каб увесці лічбу 3, утрымлівайце клавішу ▲, пакуль не з'явіцца патрэбная лічба.

### ЗАЎВАГА

Літары з'яўляюцца ў наступным парадку: ніжні рэгістр, верхні рэгістр, потым спецыяльныя сімвалы.

(Каб атрымаць падрабязныя звесткі, глядзіце Увод тэксту для бесправадных сетак на стар. 22.)

Націсніце **ОК** пасля таго, як увялі ўсе сімвалы, а потым націсніце **▲** (Yes (Так)), каб прымяніць налады.

Цяпер ваша прылада паспрабуе падлучыцца да бесправадной сеткі. Гэта можа заняць некалькі хвілін.

Калі на LCD-дысплеі з'явіцца паведамленне Press ОК Кеу (Націсніце клавішу ОК), націсніце **ОК**.



f

# Усталяванне бесправадной сеткі завершана.

### ЗАЎВАГА

Для карыстальнікаў мабільных прылад:

- Падлучыце сваю мабільную прыладу да кропкі бесправаднога доступу/ маршрутызатара з дапамогай падлучэння Wi-Fi<sup>®</sup>.
- Спампуйце і ўсталюйце Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows<sup>®</sup> Phone) са старонкі спампоўвання прыкладанняў для вашай мабільнай прылады.
- Каб спампаваць Інструкцыю карыстальніка для праграмы, якой вы карыстаецеся (Brother iPrint&Scan), наведайце сайт Цэнтра рашэнняў Brother па адрасе <u>http://support.brother.com</u> і націсніце
   "Інструкцыі" на старонцы сваёй мадэлі.

Каб усталяваць MFL-Pro Suite, перайдзіце да кроку **13**.

### Для карыстальнікаў Windows<sup>®</sup>:

Перайсці да

Старонка 18

Для карыстальнікаў Macintosh:

Перайсці да

Старонка 20

# Для карыстальнікаў бесправадной сеткі



### Усталяванне адным дотыкам з дапамогай WPS ці AOSS<sup>™</sup> (Windows<sup>®</sup>,

Macintosh і мабільныя прылады)

Праверце, каб кропка бесправаднога доступу/маршрутызатар мелі значок WPS ці AOSS™, як паказана ніжэй.



Размясціце прыладу Brother у межах зоны дзеяння кропкі доступу/маршрутызатара WPS ці AOSS<sup>™</sup>. Зона дзеяння можа адрознівацца ў залежнасці ад асяроддзя. Звярніцеся да інструкцый да сваёй кропкі доступу/маршрутызатара.

> Калі ўсталяванне для бесправадной сеткі пачата з кроку 7 на стар. 6, націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 3. WPS/AOSS і націсніце ОК. Потым звярніцеся да d. Усе астатнія карыстальнікі мусяць звярнуцца да c.

 С На прыладзе неабходна націснуць Меню. Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 3.Network (Сетка). Націсніце ОК. Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 4.WPS/AOSS. Націсніце ОК.

Калі з'явіцца WLAN Enable? (Падключыць бесправадную сетку?), націсніце ▲ (Yes (Так)), каб прыняць. Такім чынам запусціцца Майстар усталявання бесправадных прылад.

### ЗАЎВАГА

Калі ваша кропка бесправаднога доступу/маршрутызатар падтрымліваюць WPS, вы таксама можаце сканфігураваць сваю прыладу з дапамогай метаду PIN-кода (асабістага ідэнтыфікацыйнага нумару). >> Software and Network User's Guide (Інструкцыя па карыстанні праграмным забеспячэннем і па працы ў сетцы) Націсніце кнопку WPS ці AOSS™ на кропцы бесправаднога доступу/маршрутызатары (каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю, звярніцеся да інструкцый да сваіх кропкі доступу/маршрутызатара.

Гэтая функцыя дапаможа аўтаматычна вызначыць рэжым (WPS ці AOSS™), які ўжываюць кропка бесправаднога доступу/маршрутызатар для канфігуравання вашай прылады.

Калі на LCD-дысплеі з'явіцца паведамленне Press OK Key (Націсніце клавішу OK), націсніце **OK**.



### Усталяванне бесправадной сеткі завершана.

### ЗАЎВАГА

Для карыстальнікаў мабільных прылад:

- Падлучыце сваю мабільную прыладу да кропкі бесправаднога доступу/маршрутызатара з дапамогай падлучэння Wi-Fi.
- Спампуйце і ўсталюйце Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows<sup>®</sup> Phone) са старонкі спампоўвання прыкладанняў для вашай мабільнай прылады.
- Каб спампаваць Інструкцыю карыстальніка для праграмы, якой вы карыстаецеся (Brother iPrint&Scan), наведайце сайт Цэнтра рашэнняў Brother па адрасе <u>http://support.brother.com</u> і націсніце "Інструкцыі" на старонцы сваёй мадэлі.

Каб усталяваць MFL-Pro Suite, перайдзіце да кроку **13**.

### Для карыстальнікаў Windows<sup>®</sup>:

Перайсці да

Старонка 18

### Для карыстальнікаў Macintosh:

Перайсці да

Старонка 20

### Усталяванне драйвераў і праграмнага забеспячэння

(Windows<sup>®</sup> XP Home/XP Professional/Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows<sup>®</sup> 8/Windows<sup>®</sup> 8.1)



Пераканайцеся, што камп'ютар УКЛЮЧАНЫ, а вы ўвайшлі ў сістэму з правамі адміністратара.

# **14** Усталяванне MFL-Pro Suite

Устаўце кампакт-дыск у дыскавод. Калі з'явіцца дыялогавае акно выбару мадэлі, выберыце сваю прыладу. Калі з'явіцца дыялогавае акно выбару мовы, выберыце патрэбную мову.

### ЗАЎВАГА

Калі дыялогавае акно Brother не з'яўляецца аўтаматычна, перайдзіце да **Computer** (Камп'ютар) (**My Computer** (Мой камп'ютар)).

(Для Windows<sup>®</sup> 8: націсніце значок 🧮 (**File** 

Explorer (Праваднік)) на панэлі задач, а потым перайдзіце да Computer (Камп'ютар)).

Двойчы націсніце значок дыскавода, потым двойчы націсніце **start.exe**.

- Націсніце Install MFL-Pro Suite (Усталяваць MFL-Pro Suite) і Yes (Так), калі вы згодныя з умовамі ліцэнзійных пагадненняў.
- С Выберыце Wireless Network Connection (Падлучэнне па бесправадной сетцы), а потым націсніце Next (Далей).
- Калі з'явіцца экран Firewall/AntiVirus detected (Знойдзены брандмауэр/антывірусная праграма), выберыце Change the Firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended) (Змяніць налады порту брандмауэра, каб дазволіць падлучэнне па сетцы і працягнуць усталяванне. (Рэкамендуецца)), а потым націсніце Next (Далей).

Калі вы не карыстаецеся Windows<sup>®</sup> Firewall, глядзіце інструкцыі да свайго праграмнага забеспячэння брандмауара, каб даведацца пра тое, як дадаць наступныя парты сеткі.

- Для сканавання сеткі дадайце порт UDP 54925.
- Калі праблемы з падлучэннем да сеткі не зніклі, дадайце парты UDP 137 і 161.

Выберыце сваю прыладу са спісу, а потым націсніце Next (Далей).

### ЗАЎВАГА

- Калі ваша прылада не бачная ў сетцы, праверце налады, выконваючы інструкцыі на экране. Калі ўзнікла памылка, перайдзіце да кроку **11-b** на стар. 14 і зноў усталюйце бесправадное падлучэнне.
- Калі вы ўжываеце WEP і LCD-дысплеі, Соппесted (Падлучана) але прылада не бачная ў сетцы, пераканайцеся, што правільна ўвялі ключ WEP. Для ключа WEP існуе розніца паміж вялікімі і малымі літарамі.
- Усталяванне драйвераў Brother пачнецца аўтаматычна. Экраны ўсталявання будуць з'яўляцца адзін за адным.
- Калі з'явіцца экран Environmental Advice for Imaging Equipment (Выбар асяроддзя для прылад па апрацоўцы выяў), націсніце Next (Далей).
- Калі з'явіцца экран On-Line Registration (Рэгістрацыя праз Інтэрнэт), выконвайце інструкцыі на экране. Націсніце Next (Далей).
- Калі вы не хочаце ўсталёўваць сваю прыладу ў якасці прынтара па змаўчанні, здыміце сцяжок Set as Default Printer (Выкарыстоўваць па змаўчанні) і націсніце Next (Далей).
- Калі з'явіцца акно Setup is Complete (Усталяванне завершанае), пацвердзіце налады, а потым націсніце Next (Далей).



# Завяршэнне і перазагрузка

Націсніце Finish (Гатова), каб перазагрузіць камп'ютар. Пасля перазагрузкі камп'ютара неабходна ўвайсці з правамі адміністратара.

### ЗАЎВАГА

Калі падчас усталявання праграмы з'явіцца паведамленне пра памылку, двойчы націсніце

(Brother Utilities) на працоўным стале, потым націсніце выпадаючы спіс і выберыце назву сваёй мадэлі (калі яна не была выбраная раней). Націсніце Tools (Налады) на левай навігацыйнай панэлі, потым націсніце Installation Diagnostics (Інсталяцыйная дыягностыка).

З'явяцца наступныя экраны.

- Пасля з'яўлення экрана Software Update Setting (Налады абнаўлення праграмы) выберыце налады абнаўлення праграмы, якія вам падыходзяць, і націсніце OK (OK).
- Калі з'явіцца экран "Праграмы па даследаваннях і падтрымцы прадуктаў Brother", выберыце свае налады карыстальніка і выконвайце інструкцыі на экране.

# ЗАЎВАГА

- Для абнаўлення праграмнага забеспячэння і "Праграмы па даследаваннях і падтрымцы прадуктаў Brother" неабходны доступ да Інтэрнэту.
- Пры ўсталяванні MFL-Pro Suite таксама аўтаматычна ўсталюецца Даведка Brother. Даведка Brother дазваляе атрымаць доступ да Цэнтра рашэнняў Brother, калі двойчы

націснуць <u> на</u> панэлі задач.



Усталяванне завершана.

### Каб усталяваць дадатковае праграмнае забеспячэнне:

### Перайсці да

Старонка 21

# ЗАЎВАГА

Для карыстальнікаў Windows<sup>®</sup> 8: Калі інструкцыі Brother маюць фармат PDF, адчыняйце іх з дапамогай праграмы Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>. Калі праграма Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> усталяваная на вашым камп'ютары, але вы не можаце адчыніць файлы ў Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>, змяніце асацыяцыю файла для фармата PDF (глядзіце *Адкрыццё файла фармату PDF у Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> (Windows<sup>®</sup> 8)* на стар. 23).



# Усталяванне драйвераў і праграмнага забеспячэння

(Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)



Пераканайцеся, што прылада падключана да крыніцы сілкавання, а камп'ютар Macintosh УКЛЮЧАНЫ. Неабходна ўвайсці з правамі адміністратара.

### ЗАЎВАГА

Карыстальнікі Mac OS X v10.7.0 да 10.7.4 павінны абнавіць сваю аперацыйную сістэму да Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x.



Устаўце кампакт-дыск у дыскавод.

 Двойчы націсніце значок Driver Download (Спампоўванне драйвера).
 Выконвайце інструкцыі на экране, каб працягнуць усталяванне.
 У некаторых выпадках можа спатрэбіцца кабель USB.



Калі дыскавод адсутнічае, спампуйце праграмнае забеспячэнне па адрасе <u>http://solutions.brother.com/mac</u>.



# Windows®



Вы можаце ўсталяваць наступныя праграмы.

### BookScan&Whiteboard Suite ад кампаніі Reallusion, Inc.

### Homepage Print 2\* ад CORPUS

\* Дадзенае прыкладанне падтрымлівае Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 7.0/8.0 i Firefox<sup>®</sup> 3.

### ЗАЎВАГА

- Прылада павінна быць УКЛЮЧАНА і падлучана да камп'ютара.
- Праца некаторых праграм патрабуе падлучэння да Інтэрнэту.
- Пераканайцеся, што вы ўвайшлі ў сістэму з правамі адміністратара.
- Гэтыя прыкладанні не даступныя для Windows Server<sup>®</sup> 2003/2008/2012.
- Зноў адчыніце галоўнае меню: дастаньце і зноў устаўце кампакт-дыск ці двойчы націсніце праграму start.exe у каранёвай папцы, потым выберыце сваю прыладу. Калі з'явіцца дыялогавае акно выбару мовы, выберыце патрэбную мову.
- З'явіцца Тор Мепи (Галоўнае меню) кампакт-дыска. Націсніце Additional Applications (Дадатковыя праграмы).
- Націсніце кнопку праграмы, якую вы хочаце ўсталяваць.
- Пасля завяршэння ўсталявання націсніце кнопку наступнай праграмы, якую вы хочаце ўсталяваць.

Каб выйсці, націсніце Exit (Выхад).

### ЗАЎВАГА

Каб запусціць **BookScan&Whiteboard Suite**, двойчы націсніце значок цэтліка на працоўным стале.

Каб запусціць Homepage Print 2, націсніце

(Start (Запусціць)) > All Programs (Усе праграмы) > Homepage Print 2 > Homepage Print 2.

Windows<sup>®</sup> 8: Перамясціце курсор мышы ў ніжні правы кут працоўнага стала. Калі з'явіцца панэль меню, націсніце **Start** (Запусціць) > **Homepage Print 2**.

Для Windows<sup>®</sup> 8.1: Перамясціце мышку ў ніжні левы кут экрана **Start** (Запусціць) і націсніце

. Калі з'явіцца экран **Аррs** (Прыкладанні), націсніце **Homepage Print 2**.

### Усталяванне параметраў сеткі, зададзеных вытворцам па змаўчанні

Каб скінуць усе налады сеткі ўнутранага сервера друку/сканавання да зададзеных вытворцам па змаўчанні, выканайце наступныя дзеянні:

- Пераканайцеся, што прылада не працуе.
- Націсніце Меню.
- С Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 3.Network (Сетка). Націсніце ОК.
- С Націсніце ▲ ці ▼, каб выбраць 0.Network Reset (Скід сеткі). Націсніце ОК.
- е Націсніце ▲, каб выбраць Reset (Скід).
- 🕇 🔹 Націсніце 🛦, каб выбраць Yes (Так).
- Орылада перагрузіцца, змена параметраў завершана.

### Увод тэксту для бесправадных сетак

Націсніце ▲ ці ▼ некалькі разоў, каб выбраць сімвал са змешчанага ніжэй спісу: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(прабел)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[\]^\_`{|}~

Націсніце Увеличение/Уменьшение (Павялічыць/Паменшыць) ці Количество копий (Колькасць асобнікаў), каб перамясціць курсор улева ці ўправа.

### ЗАЎВАГА

### Выпраўленне тэксту

Калі вы няправільна ўвялі літару і хочаце змяніць яе, націсніце **Увеличение/Уменьшение** (Павялічыць/Паменшыць) ці **Количество копий** (Колькасць асобнікаў), каб памясціць курсор пад няправільнай літарай. Ужывайце **▲** і **▼**, каб выправіць літару на правільную, пасля гэтага націсніце **Количество копий** (Колькасць асобнікаў) некалькі разоў, каб перамясціць курсор у канец тэксту. Калі націснуць **Стоп/Выход** (Стоп/Выхад), усе літары зверху і справа ад курсора будуць выдаленыя.

# Дадатковая інфармацыя

# Адкрыццё файла фармату PDF у Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> (Windows<sup>®</sup> 8)

- Перамясціце курсор мышы ў ніжні правы кут працоўнага стала. Калі з'явіцца панэль меню, націсніце Settings (Наладкі), а потым Control Panel (Панэль кіравання).
- Націсніце Programs (Праграмы), Default Programs (Праграмы па змаўчанні), а потым Associate a file type or protocol with a program (Суднясіце тып файла або пратакол з праграмай).
- С Выберыце .pdf, а потым націсніце кнопку Change program... (Змяніць праграму...).
- C Націсніце Adobe Reader. Значок побач з .pdf зменіцца на значок 'Adobe Reader'.

Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> цяпер будзе праграмай па змаўчанні для чытання файлаў фармату .pdf, пакуль вы не зменіце асацыяцыю файла.

# Творчы цэнтр Brother



Натхняйцеся. Калі вы карыстаецеся Windows<sup>®</sup>, двойчы націсніце значок "Творчы цэнтр Brother"

🚮 на працоўным стале, каб атрымаць

БЯСПЛАТНЫ доступ да вэб-сайта з мноствам ідэй і рэсурсаў для асабістага і прафесійнага ўжытку.

Карыстальнікі Мас могуць атрымаць доступ да "Творчага цэнтра Brother" па адрасе http://www.brother.com/creativecenter.

# Тэхнічныя характарыстыкі

### ЗАЎВАГА

У гэтым раздзеле змяшчаецца пералік тэхнічных характарыстык прылады. Каб атрымаць дадатковую інфармацыю пра тэхнічныя характарыстыкі, наведайце <u>http://www.brother.com</u>.

Тып прынтара	Струменны	
Друкавальная галоўка	Ч/б:	П'езадрук з 210 сопламі × 1
	Каляровы:	П'езадрук з 70 сопламі × 3
Аб'ём памяці	64 Mб	
LCD-дысплей (вадкакрышталічны дысплей)	16 сімвалаў × 1 радок	
Крыніца сілкавання	Пераменны ток ад 220 да 240 В 50/60 Гц	
Спажыванне энергіі <sup>1</sup>	(DCP-T300)	
	Рэжым капіравання:	Прыблізна 16 Вт <sup>2</sup>
	Працоўны рэжым:	Прыблізна 2,5 Вт <sup>3</sup>
	Рэжым сну:	Прыблізна 0,7 Вт <sup>3</sup>
	Рэжым чакання сеткі:	Прыблізна 0,7 Вт <sup>5</sup>
	Рэжым выключэння:	Прыблізна 0,2 Вт <sup>34</sup>
	(DCP-T500W/T700W)	
	Рэжым капіравання:	Прыблізна 16 Вт <sup>2</sup>
	Працоўны рэжым:	Прыблізна 2,5 Вт <sup>3</sup>
	Рэжым сну:	Прыблізна 0,7 Вт <sup>3</sup>
	Рэжым чакання сеткі:	Прыблізна 1,4 Вт <sup>5</sup>
	Рэжым выключэння:	Прыблізна 0.2 Вт <sup>3 4</sup>

<sup>1</sup> Вымераны пры ўключаным інтэрфейсе USB. Спажыванне энергіі злёгку адрозніваецца ў залежнасці ад асяроддзя карыстання ці выпрацоўкі дэталяў.

- <sup>2</sup> (DCP-T300/T500W)
   Пры разрозненні: стандартнае / дакумент: узор друку ISO/IEC 24712.
   (DCP-T700W)
   Пры ўмове ўжывання АПД, разрозненні: стандартнае / дакумент: узор друку ISO/IEC 24712.
- <sup>3</sup> Вымераны ў адпаведнасці са стандартам Міжнароднай электратэхнічнай камісіі (IEC) 62301 у рэдакцыі 2.0.
- <sup>4</sup> Нават калі прылада выключаная, перыядычна яна аўтаматычна ўключаецца для тэхнічнага абслугоўвання друкавальнай галоўкі, а потым аўтаматычна выключаецца.
- <sup>5</sup> Усе сеткавыя парты актывізуюцца і падключаюцца, згодна з Рэгламентам Камісіі (ЕС) № 801/2013. (DCP-T500W/T700W)

Каб уключыць ці выключыць бесправадное сеткавае падлучэнне, націсніце Меню > Network (Сетка) > WLAN Enable (Уключыць беспр мясц сетку) > On (Укл) ці Off (Выкл). (Для выбару параметраў неабходна націснуць ▲ ці ▼ і кнопку ОК.)

# Дадатковая інфармацыя



<sup>1</sup> Шум залежыць ад умоў друку.

<sup>2</sup> Толькі для DCP-T700W

### Гандлёвыя знакі

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server і Internet Explorer з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі ці гандлёвымі знакамі карпарацыі Майкрасофт (Microsoft Corporation) у Злучаных Штатах Амерыкі і/ці іншых краінах.

Apple, Macintosh, Mac OS і OS X з'яўляюцца гандлёвымі знакамі кампаніі Apple Inc., зарэгістраванымі ў Злучаных Штатах Амерыкі і іншых краінах.

Adobe і Reader з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі ці гандлёвымі знакамі кампаніі Adobe Systems Incorporated у Злучаных Штатах Амерыкі і/ці іншых краінах.

AOSS з'яўляецца гандлёвым знакам кампаніі Buffalo Inc.

Wi-Fi i Wi-Fi Protected Access з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі аб'яднання Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup і лагатып Wi-Fi Protected Setup з'яўляюцца гандлёвымі знакамі аб'яднання Wi-Fi Alliance. Android з'яўляецца гандлёвым знакам кампаніі Google Inc. Выкарыстанне гэтага гандлёвага знака ажыццяўляецца з дазволу кампаніі Google.

Firefox з'яўляецца зарэгістраваным гандлёвым знакам кампаніі Mozilla Foundation.

Усе кампаніі, праграмнае забеспячэнне якіх згадваецца ў дадзенай інструкцыі, маюць уласныя ліцэнзійныя пагадненні для выкарыстання праграмнага забеспячэння, якое ім належыць.

Любыя гандлёвыя назвы і назвы прадуктаў кампаній, якія сустракаюцца на прадуктах Brother, у спадарожных дакументах і любых іншых матэрыялах, з'яўляюцца гандлёвымі знакамі ці зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі адпаведных кампаній.

#### Складанне і публікацыя

Дадзеная інструкцыя складзеная і апублікаваная пад наглядам кампаніі Brother Industries, Ltd. і ўключае ў сябе апошнія апісанні і тэхнічныя характарыстыкі вырабу.

Змест дадзенай інструкцыі і характарыстыкі дадзенага вырабу могуць быць змененыя без папярэджання.

Кампанія Brother захоўвае за сабой права ўносіць змены ў змешчаныя ў дадзенай інструкцыі тэхнічныя характарыстыкі і матэрыялы без папярэджання і не нясе адказнасці за страты (у тым ліку ўскосныя), нанесеныя ў сувязі з выкарыстаннем прадстаўленых матэрыялаў, уключаючы, апроч іншага, тыпаграфскія і іншыя памылкі, звязаныя з дадзенай публікацыяй.

### Аўтарскае права і ліцэнзія

©2015 Brother Industries, Ltd. Усе правы захаваныя.

Камплект пастаўкі дадзенага прадукту ўключае праграмнае забеспячэнне, распрацаванае наступнымі вытворцамі: ©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. УСЕ ПРАВЫ ЗАХАВАНЫЯ.

©2008 Devicescape Software, Inc. Усе правы захаваныя.

Камплект пастаўкі дадзенага прадукту ўключае праграмнае забеспячэнне "KASAGO TCP/IP", распрацаванае кампаніяй ZUKEN ELMIC,Inc.



